

## Эдуард Акулін



...як жагнаюся, дык у сэрцы  
крыж аб нож серабром зьвініць...

## Ня хлебам, а небам...

### Ткачы

*I тчэ забыўшия рука...*  
М.Багдановіч.

Пакліканыя Голасам з вышынь  
на месячным развесьненым утоку  
ткуць слова закаханыя ткачы,  
каб Той, хто клікаў – радваўся звысоку.

Літую нітку з срэбранных аблок  
снююць у кроў параненая руکі,  
ды ні адзін прымусіць з іх ня змог  
душу адмовіцца ад рабскае прынукі...

І тчэцца верш з чырвонага радка,  
як шлях-рушнік да боскага парога...  
І тчэцца боль — ад церняў да «Вянка».  
І тчэцца Бог... Дакладней – вера ў Бога.

**Балада съветлафора***Экспромт*

Съветлафор маркотнавокі,  
прапусьці мяне хутчэй  
за пурпурныя аблокі,  
у чароўны съвет лілей.

Прапусьці! Чакаюць ліўні,  
луг съвітальны, сонны плёс...  
Што ж ты чырваньню наліўся?  
Выпрабоўваеш мой лёс?

Стод трохвокі, не маліцца ж  
мне на твой сядзіты твар...  
Адпусьці душу з вязніцы!  
— З «Мазды» цеснай?  
— Са сталіцы!  
— Любіш лётаць?  
— Як Ікар!

Што ж ляці усьлед за марай,  
ці за ветрам — ты ж паэт...  
Хай анёл крылом гітарным  
захіне цябе ад бед.

І расьцьвіў зялёным макам  
прыдарожны ідал-стод.  
Толькі Бог глядзеў і плакаў,  
нібы зьбіты пешаход...

**Кектэбель**

Мора ў палоне гор.  
Сонца ў аблозе хмар.  
Звонкіх цыкадаў хор.  
Мліва спакусных мар.

Шэпт закаханых хваль.  
Перліна зъяе з дна.  
У Карадаг-рааль  
Бог нацадзіў віна...

Пра вінаградны хмель  
вуснаў тваіх пішу...  
Залатабрамскі ценъ  
пазалаціў душу.

### Максіміяну Валошыну

*Бессонница. Гомер. Тугие паруса.  
Я список кораблей прочел до середины...  
Восіп Мандэльштам.*

Высока жыў, у неба улюбёны,  
паэт, мастак, бадзяга-пілігрым...  
Аблокі, як самотныя анёлы,  
схіліліся над профілем тваім.

На дом-каўчэг то бела, то чырвона  
за валам вал накочваў хвалі час.  
На брудэршафт п'ючы з самім Харонам,  
ня проста узысьці на Мон Парнас.

Што Мон Парнас? На Карадаг хімерны  
бяскрыламу съязгу не пратаптаць.  
Сыпіс караблёў, пазычаны ў Гамера,  
да крапкі памінальной дачытаць...

### Сердылікавы ранак

Палову съякотнага пайднёвага ранку  
змарнаваў на сердылікавых прыісках.  
Седзячы на мулкім узьмежку прыбоя,  
старанна прасейваў скрозь пальцы  
размаітае пясчанае мліва  
у надзеі знайсьці хоць адзін  
сонечны каменъчык.  
Марна.

Увесь свой «залаты запас»  
мора калісьці без шкадаваньня  
падарыла Максіму з Клавай,  
бо яны былі  
закаханыя...

### Ерась

У непрагляднай цемрадзі Сусьвету  
жыў-быў Гасподзь і ўсе, хто перад ім:  
філосафы, вандроўнікі, паэты  
і вечны Зыніч, і хуткаплынны дым...

Жыў Ной, не прадчуваючы патопу,  
Марыя, што любіла галубоў...

Максім, не абцяжараны хваробай,  
стара Сьмерць і юная Любоў.

Яны жылі, яны шукалі шчасьця  
хто на крыжы, а хто у шалашы, —  
цьвікамі працінаючы запясьці  
для пірсінгу ня цела, а души...

У непрагляднай цемрадзі Сусьвету,  
у непраходнай памяці-глушы.

### Саракавіны

*Съветлай памяці цёткі Тацяны*

Як ты любіла рэчку!  
Вось і заснула ў ёй...  
Перацякае ў вечнасць  
Бесядзь тваёй душой.

Перацякае ў сълёзы  
тых, хто цябе любіў.  
Як жа съцюдзёна ў восень  
спаць у рачной глыбі...

На плашчаніцу плёсу  
барвы губляе клён.  
Сохне пачына лёсу.  
Плача ў чаўне Харон.

### Рэха

«На дне съвітання  
дрэмле сонца дня...»  
Съцвярджаў калісьці  
словабог Ду Фу.

«На дне кахання», —  
трызыню рэхам я,  
а што на дне —  
успомніць не магу.

### Съняжынка і вятрак

*Балада*

Кропля горкая, як съязіна,  
кропля лёгкая, як душа,  
дажыла да часіны зімняй,  
каб съняжынкаю стаць няўзнак.

То напэўна жыцьцёвы вырак,  
або нейкі таемны знак,  
апрануўшы ў завею крылы,  
над жарствой узъяцеў вятрак.

Разъдзіраочы неба скрыпам,  
засываочы страхам дол,  
не ляцеў, а па хмараҳ клыпаў,  
як зънямоглы стары анёл.

Як съляпы звар'яцелы рыцар,  
на шляху з летуценных мар...  
А з зямлі выглядала — быщам  
заблудзіўся ў начы Ікар.

### Грэшнік

Хай за гэта мяне караюць,  
хай за праўду распнуць, і ўсё ж —  
заміж крыжа ў душы хаваю,  
як Варава, халодны нож.

Абвіала, як зъмяя, дарога,  
дні згарчэлі на лебяду.  
Не з крыжом, а з нажом да Бога  
на паклон у царкву іду...

Крыж — у Бога, а нож — у Съмерці,  
а душа у мяне баліць.  
Як жагнаюся, дык у сэрцы  
крыж аб нож серабром зывініць.

### У Кракаве

У сэрцы каменным Вавеля,  
дзе съпіць паспаліты час, —  
імшу па спачылых правілі,  
нібы адпявалі нас.

Нібы адпявалі вольніцу,  
што колісь у нас была.  
На кожнай труне па коньніку –  
цярэбіць крывіцкі шлях...

Ад славы былой Ягайлувай  
да Слова, што съніць Адам...  
Пагоня б'е ў сэрца Вавелю,  
а душы крылавіць нам!

### Паэзія

Ня хлебам, а небам  
паэты жывуць...  
Ім пёры анёлы  
з аблокаў скубуць.

Яны тыя пёры  
макаюць у кроў...  
І д'яблу душу  
прадаюць...  
за Любоў!

### Насталъгія

Убачу цябе, і імгненна  
балець галава пачынае...  
З душы, як з майстэрні Гагена,  
выходзіць журба маладая.

Ты вусны сыціскаеш манерна,  
у поглядзе сум тэатральны.  
Я думаў — кахранье памерла,  
яно ж затаіла дыханье...

### Ластаўка

Ці то Вялікдзень, ці Раство,  
ці праста дзень будзённы, шэры –  
паэтай вабіць Хараство,  
як матылькоў – съятло Венеры.

І я адчуў, як у ва мне  
настрой прачнуўся элегічны,

як з Вашых вуснаў слова «не»  
зъляцела ластаўкай арфічнай.

І крылы склала за радком  
мной ненапісанага верша, —  
пацалаванаю крадком  
радзімкай з Вашае усьмешкі...

### Каханьне

Съляпы, як Гамер перад Словам,  
Бетховен — у скрыпце маўчаньня, —  
я сълепнуць і глухнуць гатовы,  
згадаўшы цябе — ад Каханьня.

Тады і жыву пераважна,  
хай гэта гучыць ератычна, —  
калі з глыбіні далікажднай  
п'ю чисты твой голас крынічны.

Ня п'ю, а па краплі смакую  
і, як ад прычасця, хмялею.  
І кожны уздых твой цалую,  
як лебедзь начную лілею.

### Грэх

Стаяучы паміж дзівюх дарогаў,  
выбіраю ня рай, а грэх.  
Я прашу дараваньня ў Бога, —  
толькі бачу вочы твае...  
Ночы ў сноў адняла трывога,  
перарваўся анёльскі съпей.  
Я прашу дараваньня ў Бога, —  
толькі бачу вусны твае...

Праклінаючы ў думках злога,  
у пустой, як душа, царкве  
я прашу дараваньня ў Бога, —  
толькі бачу грудзі твае...

Прынікаючы да нічога,  
у съляпой, як сусьвет, журбе

я прашу дараваньня ў Бога, —  
я прашу дараваць – цябе.

### Здрада?..

Паўднёвае сонца – віном...  
А там дзе віно – там спакуса.  
Пажар з глыбіні залатой  
агнём ablizaў твае вусны.

Бы сэрца маё апаліў  
сам д'ябал атрученым трункам.  
Я з келіху сонца адпіў  
са смакам твайго пацалунка...

Са смакам біблейскіх аліў  
з галін Гефсіманскага саду.  
Я з келіха сонца адпіў...  
Хіба гэта лічыцца здрадай?

### Я хацеў бы...

*Я хацеў бы спаткацца з Вамі,*  
як з прынцэсай набожны паж,  
каб да ранку чытаць на памяць  
Ваша цела, як «Ойча наш»...

Я хацеў бы, згубіўшы голаў,  
заблудзіцца ў начным бары,  
каб на золку Ваш сонны голас,  
як у птушкі, сарваўся ў крык...

Я хацеў бы...Хачу нямнога –  
Вас на рай абмяняць у Бога.

---